



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ
НАВУК БЕЛАРУСІ
САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ



I-ая канферэнцыя маладых даследчыкаў
Інстытута гісторыі НАН Беларусі

**«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ
ДАСЯГНЕННІ,
ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»**

1 сакавіка 2018 года, г. Мінск

ПРАГРАМА

9.00–9.30 **Рэгістрацыя ўдзельнікаў**
вул. Акадэмічная 1, каб. 223

9.30–9.50 **Адкрыццё канферэнцыі**

Прывітальнае слова

Вячаслаў Віктаравіч Даніловіч, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, к.г.н., дацэнт

Алена Генадзеўна Трубчык, старшыня Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі, к.г.н.

Арцём Міхайлавіч Назаранка, старшыня Савета маладых вучоных гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Ірына Іванаўна Кавяка, старшыня Савета маладых вучоных Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, к.г.н., дацэнт

**9.50–
13.00**

Ранішняе пасяджэнне

Мадэратары: Алена Грос, Кірыл Лайкоў

9.50-10.10

Віталій Ашэйчык

Камяні і не толькі. Некаторыя вынікі даследаванняў 2014–2017 гадоў

10.10-
10.30

Марія Ткачэва

О чем молчат черепки

10.30-
10.50

Станіслаў Юрэцкі,
Сяргей Ліневіч,
Святлана Велент-Шчэрбач

*Аб выкананні навукова-даследчай працы
“Неалітычныя старажытнасці ў басейне Шчыры: сістэматызацыя, тыпалогія, культурная ідэнтыфікацыя”*

10.50-
11.10

Святлана Велент-Шчэрбач

Вынікі працы археалагічнай палявой школы на тэрыторыі Іўеўскага раёна

**11.10-
11.30**

Перапынак на каву

11.30- 11.50	Сяргей Ліневіч	<i>Падводныя археалагічныя даследаванні ў Беларусі: вынікі, стан, перспектывы</i>
11.50- 12.10	Анастасія Костюкевіч	<i>Самшитовые гребни Полоцкой земли</i>
12.10- 12.30	Паліна Курловіч	<i>Апошнія даследаванні ў галіне вывучэння гутнага шкла на тэрыторыі Беларусі</i>
12.30- 12.50	Уладзімір Шыпіла	<i>Археалага-антрапалагічнае вывучэнне палеантрапалагічных матэрыялаў на тэрыторыі Беларусі</i>
12.50- 13.00	Дыскусія	

**13.00-
14.00** **Перапынак на абед**

**14.00-
17.30** **Вячэрняе пасяджэнне**
Мадэратары: Алена Трубчык, Віталій Ашэйчык

14.00- 14.20	Сяргей Ліневіч, Мікалай Волкаў, Аляксандр Вашанаў	<i>Даследаванні каля в. Жабер: першыя вынікі і перспектывы</i>
14.20- 14.40	Станіслаў Юрэцкі, Сяргей Ліневіч	<i>Археалагічныя даследаванні ў парку г. Свіслач у 2017 г.</i>
14.40- 15.00	Мікалай Волкаў	<i>Крыніцы па гісторыі Беларусі 16-18 стст. у архівах, музеях і бібліятэках Санкт-Пецярбургу</i>
15.00- 15.20	Владислав Крумплевский	<i>Метрические книги как источник по истории повседневности</i>
15.20- 15.40	Дзмітрый Крэнт	<i>Латышская нацыянальная меншасць БССР у даследаваннях Карла Шкільтэра</i>

15.40- 16.00	<i>Перапынак на каву</i>	
16.00- 16.20	Алена Трубчык	<i>Вывучэнне польска-савецкай вайны (1919-1921 гг.) беларускімі і польскімі даследчыкамі: навуковы дыялог ці канфрантацыя?</i>
16.20- 16.40	Вольга Бароўская	<i>Праблемныя моманты вывучэння беларускага пытання ў сістэме міжнародных адносін міжваеннага часу</i>
16.40- 17.00	Елена Гросс	<i>Международное сотрудничество общественных организаций Республики Беларусь в 1990-е годы</i>
17.00- 17.20	Кірыл Лайкоў	<i>Беларуска-кітайскія сувязі: погляд у будучыню</i>
17.20- 17.30	<i>Дыскусія</i>	

Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі

Аргкамітэт

Алена Трубчык
Алена Грос
Віталій Ашэйчык
Святлана Велент-Шчэрбач
Кірыл Ганчарэнка

Кантакты

Е-mail: sawetmuig@gmail.com
Тэл.: +375 29 869-59-80 (Алена Грос)